

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 199 (6175) | 28 жніўня 1938 г., нядзеля | ЦАНА 10 КАП.

УЗОРНА РЫХТАВАЦА ДА ўсесаюзнай СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ВІСТАЎКІ

Грандыёны перамогі сацыялістычнай сельскай гаспадаркі. Поўнапэнны, шчаслівы жыццём жыць савецкае сялянства. Пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна яно качаецца і беспаротна стала пад чырвоны сцяг сацыялізма і разам з усім народам узрадавана, горда рухаецца наперад да поўнага таржаства камунізма.

Савецкая ўлада пазавула аслаблена селянства ад жудаснай галоднай іонавіяна, ад памешчыка-кулацкай кабаны і рабства. Калгасны лад, сталінскія палігонкі змянілі аблічча нашай вёскі. Саха і друільны плуг замянены перааказанымі машынамі. Замянены вуаікі, спусіонаны, аблітны крыўё і потам прапоўнага селянства, аднаасобнічкі палоска—благенныя масыны пладарольных калгасных палёў. Вырасла новае савецкае селянства, якое ў калгасах будзе замочнае і культурнае жыццё. «...савецкае селянства — гэта зусім новае селянства, палобнага якому яшчэ не ведала гісторыя чалавечтва». (СТАЛІН).

На сацыялістычных палях Савецкага Саюза працуе 470 тысяч трактараў магутнасцю ў 9 мільярд конскіх сіл. У краіне ёсць 6,18 МТС, якія абслугоўваюць калгасы. Яны маюць багаты парк перааказаных машынаў: 137 тысяч камбайнаў, 138 тысяч аўтамашынаў, 104 тысяч малатарнаў і т. д. 93 проц. селянскіх двароў аб'яднана ў калгасы. Яны займаюць 99 проц. пасейных плошчаў селянскіх гаспадаркаў. Да Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі памешчыкі і кулакі ўдалі 72 проц. усёго таварнага хлеба. Цяпер 97 процантаў усёго таварнага хлеба ляць калгасы і саўгасы. Наша краіна ўпэўнена падыхае да ажыццяўлення лозунга таварыша Сталіна аб штогодняй вытворчасці 7—8 мільярд пудоў хлеба.

Такія дасягненні і дасягненні, якія яны паказваюць, як наша большавіцкая партыя ператварыла асталую тэарыю ў мінулы вёску ў квітнеючы калгасы.

Усе гэтыя перамогі сацыялістычнай вёскі красача і поўнаю павінны быць паказаны на прадстаўляй Усесаюзнай сельскагаспадарчай виставцы. Высокія маты, якія ставіцца перад виставчай, патрабуюць самай дасканальнай падрыхтоўкі. На жаль, як гэта адназначна Другой Сесіі Вярхоўнага Савета ССР, зямельныя органы не забавілі сапраўднай большавіцкай работы па падрыхтоўцы і арганізацыі Усесаюзнай сельскагаспадарчай виставкі. Да адкрыцця ў 1938 годзе яна не падрыхтавана.

Адным з самых буйнейшых недахопаў у падрыхтоўцы да виставкі з'явілася тое, што паказальнікі, якімі вызначалася права на ўдзел у виставцы, былі ўстаноўлены агульна для ўсіх сельскагаспадарчых зон. Такі падыход да падбору кандыдатаў пазбавіў многія калгасы права ўдзельнічаць у виставцы нават пры наяўнасці выдатных паказальнікаў у іх рабоне.

Каб ліквідаваць буйнейшыя недахопы ў падрыхтоўцы да виставкі і палобавіць разгарнуць сацыялістычнае спаробніцтва па права ўдзелу ў іх. Другая Сесія Вярхоўнага Савета ССР рашыла вызначыць час адкрыцця виставкі—1 жніўня 1938 года.

Зусім недавальняюча ідзе падрыхтоўка да Усесаюзнай сельскагаспадарчай виставкі і па ВССР.

У рэспубліканскіх виставачных камітэтах паступіла 1250 заяў ад калгасаў, саўгасаў, перадавых звенняў, перадавых урэдкаянісці і жывялагалоў аб залічэнні кандыдатамі на виставку. Ужо адна гэта лічба паказвае, які вялікі інтарс да виставкі праяўляюць калгаснікі. І ўсё-ж тая лічба ні ў якім разе не можа нас задавоіць. У рэспубліцы ёсць значна больш калгасаў, саўгасаў, мастраў высокіх урэдкаяў, якія па дасягнутых поспехах могуць і павінны прэтэндаваць на ўдзел у виставцы. Калі ад іх не паступілі заявы, то гэта перш за ўсё вынік недавальняючай работы виставачнага, зямельных органаў рэспублікі па выяўленню эканамічна, вынік слабай палітычна-масавай работы многіх партыйных арганізацый па растлумачэнню палітычнай сутнасці і задач виставкі.

У АПОШНЮЮ МІНУТУ

РЭЙД ЛЕДАКОЛА „ІОСИФ СТАЛІН“ МІМА БЕРАГОЎ ШВЕЦЫ

БОРТ ЛЕДАКОЛА „ІОСИФ СТАЛІН“, 27 жніўня (БЕЛТА). Прайшлі міма паўднёвых берагоў Швецы. Падыходзім да прадв'я Вялікі Бельт.

ЧАРЛЗ ЛІНДБЕРГ ПРЫЛЕТЭЦЬ У РАСТОЎ

РАСТОЎ-НА-ДАЊУ, 28 жніўня (БЕЛТА). Сёння ў 18 гадзін 30 мінут у Растоў-на-Дану на сваім двухмесным спартыўным самалёце прыляцець славетны амерыканскі лётчык Ч. Ліндберг з жонкай. Разам з ім прыляцеў суправаджаючы гэсней Герой Савецкага Саюза тав. Сленіцкі.

Толькі гэтым тлумачыцца, напрыклад, такі факт, што з Капатэвіцкага і Суражскага раёнаў не паступіла ні адной заявы аб жаданні ўдзельнічаць у виставцы.

Виставка набывае буйнейшае палітычнае значэнне. І таму найбольшую павіннасць дапускаюць рэспубліцы і савецкія арганізацыі рэспублікі, якія падрыхтоўку да виставкі аддалі на водкуп зямельным работнікам, самаўхіліліся ад гэтай работы.

Калгаснаму селянству нашай рэспублікі ёсць што паказаць на сельскагаспадарчай виставцы. Як і па ўсяму Савецкаму Саюзу, калгаснае селянства ВССР пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна заваявала шчаслівае, замочнае жыццё. З дапамогай усяго савецкага народа слаўная савецкая разведка рааграміла траіцкіска-бухарынскі і нацыянал-фашысцкіх бандытаў, якія марылі аб адрыве Савецкай Беларусі ад Савецкага Саюза, каб аддаць яе на разграбленне і на разарванне польскім і германскім фашыстам.

Пасляхова ліквідууючы вынікі школьнага, калгаснікі ВССР заваяваюць новыя перамогі на сацыялістычных палях. На гэтую берабю калгаснікі патхіяюць несупынныя клопаты партыі і ўрада, асабіста таварыша Сталіна аб беларускім народе.

Набліжаючыся да завяршэння сельскагаспадарчага года, калгаснікі з ажнонай гордацю падыхаюць багатай пладай сваёй калектыўнай працы. Спустаханьня ў мінулым палі Беларусі давалі велічы малых урэдкаяў. А дзярж урэдкаяў калгасных палёў рэспублікі растуць у кожным годзе. 15—18 пент-нераў зернавых, 5 пентнераў ільнавалана з гектара—урэдкаяў многіх палых калгасаў. Палярэдня палікі паказваюць, што ў гэтым годзе чакаецца значна больш поўнапэнны прадавец, чым у мінулы годзе.

Выраслі выдатныя мастры высокіх, устойлівых урэдкаяў. Выраслі людзі, адолюючы па-большавіцку авалодатэхніку Калгаснікі Беларусі гавараць такімі мастрамі, як камбайнер Гаруаўном з Жлобінскага раёна, ільнарэабільшчыкам Хомчанка з Касцюковіцкага раёна, Волкавым з Вяліцкага раёна і дзясаткімі іншымі, якія ў два і тры разы перавыконваюць устаноўленыя дзяржавыя нормы.

Па-большавіцку рыхтавацца да Усесаюзнай сельскагаспадарчай виставкі—значыць шырока разгарнуць сацыялістычнае спаробніцтва і стаханавіцкі рух на палях, на фермах на новыя пурхы, за падыхаючы адолюючы, каб у нас не было ні аднаго адолюючага калгаса, брыгады, МТС, каб вопыт перадавых стаў адолюючым усёй масе тухажнаў сацыялістычнай сельскай гаспадаркі.

Наперадзе шмат работы. Яшчэ не закончана ўборка урэдкаяў. У рэбоне раёнаў марудна ідзе малашыя, што перааказвае выкананню хлебапастава. Далека не ўсё зроблена, каб ахаваць урэдкаяў ад паваняння і раскрандэння, яшчэ не арганізавана зймочка для жывёлы. Яна, што большавіцка падрыхтоўка да виставкі ў першую чаргу азначае: разгарнуць сацыялістычнае спаробніцтва за пасляховае завяршэнне сельскагаспадарчага года.

Асабна трэба сказаць аб сябе ваймых і абылівым ворыве. Справа ідзе аб фундаменце ўрэдкаяў будучага года. Тамы і якасць гэтай работы на многа павінны быць павышаны.

Тружанікі калгаснай вёскі палкам адабраюць раёныя Сесіі Вярхоўнага Савета Саюза ССР аб Усесаюзнай сельскагаспадарчай виставцы. Калгаснае селянства гарыць жаданнем мношчым перамогі сацыялістычнай сельскай гаспадаркі. Справа гонару партыйных і савецкіх арганізацый і зямельных работнікаў—па-большавіцку падамагчы ў гэтым калгаснікам.

Уключыцца ў сацыялістычнае спаробніцтва за права ўдзелу ва Усесаюзнай сельскагаспадарчай виставцы! На страх ворэгам, на радасць прыяцелям будзем дэманстраваць перад усім светам грандыёсны перамогі сацыялістычнага земляробства. Будзем дэманстраваць радасць, шчасце і агуртаванасць народа, які жыць і творыць у краіне перамогчатага сацыялізма, у краіне Сталінскай Кастрычніцкі.

Уручэнне ордэнаў Саюза ССР.

Закрылася рэспубліканская нарада па пытанню комсамольскай работы ў пагранічных раёнах. Напярэдні прызыв ў РСЧА. На 46 мільёнаў рублёў тавараў для вёскі. 441 новая асабнічымаская арганізацыя. ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ. Растуць рады большавікоў граніцы. М. Цураноў. — Комуністы — застрэлшчыкі ў падрыхтоўцы да гадавіны стаханавіцкага руху.

АРТЫКУЛЫ:

Н. Слуцкер. — Мацаваць інтэрнацыянальна сужні моладзі. А. Салюў. — Напярэдні VII пленума ВЦСПС. З. Лерскаў. — Увага асартменту і якасці. Р. Сяргеевіч. — Ільнаводы. Я. Эль. — Больш увагі дарожнаму будаўніцтву. Б. Сімікін. — Савезарог калгаса імя Валадарскага.

ЗА РУБЯЖОМ:

Становішча ў Чэхаславакіі. Страты італа-германскай авіяцыі на Эбро. Ваенныя прыгатаванні Германіі. — Масавыя арышты работчых. Вейгрыя і італа-германскія фашысцкія планы. Растлумачэнне Далад'е.

СТАНОВІШЧА ў ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 26 жніўня (БЕЛТА). У сувязі з набліжэннем дня адкрыцця Эбро германскай фашысцкай партыі ў Нюрбергу (5 верасня) лорд Рэйсмен развівае шалёную актывнасць, уамоцна дабываючы ад чэхаславацкага ўрада бастрай капітуляцыі перад гітлераўскай агентурой ў Чэхаславакіі. Характэрна, што французская дыпламатычная мсія ў Праге палкам падтрымлівае Рэйсмена, аказваючы ў сваю чаргу наіск на афіцыйны чэхаславацкія колы.

Як высвятляецца, Генлейн заявіў гутарыўшаму з ім 23 жніўня члену мсіі Рэйсмена Эштон-Пуаіну, што без задаволення патрабаванняў аб тэрытарыяльнай аўтаноміі Судэты-Нарменкай вобласці пагадненне з урадам немагчыма.

Цыркулююць чуткі, што ўрад аб'ярыўвае розныя праекты кампраміса паміж «вожкам нацыянальнасцей» і генлейнаўскім мемарандумам. Маркуюць, што новыя ўступкі ўрада зноўдуч адлюстраванне ў амене законапраекта аб рэформе адміністрацыйнага кіравання, у якім генлейнаўскі лозунг «аўтаноміі» будзе фактычна ажыццяўляецца, але без фармальнага прызнання прынцыпа тэрытарыяльнай аўтаноміі.

Учора ў часе пасяджэння кабінета міністраў Голжа прыняў дэпутатаў генлейнаўскай партыі Кундта і Рошэ, Тэрмін аднаўлення афіцыйных перагавораў урада з дэлегацыяй генлейнаўскай партыі ўжо не устаноўлены. Сёння Голжа зноў аправаў да сябе Кундта. З гэтай супакоення грамадскай думкі Чэхаславакіі, Рэйсмен, які перадаючы афіцыйныя крыніцы, звярнуўся да Гітлера з прапановай спыніць антычэхаславацкую кампанію ў германскім друку.

Фашысцкія групы Славакіі і Закарпацкай Украіны ў сваю чаргу дабываюцца ад Рэйсмена прыняцця іх «аўтанамісцкіх» патрабаванняў.

Учора Рэйсмен прыняў прадстаўнікоў польскага фашысцкага блока і дэлегацыю венгерскіх фашысцкіх груп — «Старгаі і Яроца.

Узмацненне наіскоў Англіі і Францыі выклікае ўсё большае абурэнне ў масах чэхаславацкага народа. Комуністычны і лева-дэмакратычны друк прадаўжае рэзка крытыкаваць уступчывасць урада. На сходах і мітынгах прымаюцца рэзкія рэзалюцыі пратэста супроць дзеянняў англійскай мсіі і капітуляцый паліцыі чэшскіх рэакцыйных колаў. Аб'яднаны сход членаў усіх антыфашысцкіх партыі і арганізацый горада Ліберэч звярнуўся да прэзідэнта Бенеша з патрабаваннем— не ўступіць ні на крок перад дыпламатычным наіскам Англіі і Францыі і ваеннымі правакацыямі фашысцкай Германіі. Ва ўсіх гарадах і пасёлках Ліберэцкай акругі прысутлена да арганізацый «друзіны антыфашысцкай самабароны».

СТРАТЫ ІТАЛА-ГЕРМАНСКАЙ АВІАЦЫІ НА ЭБРО

Замочная фашысцкая авіяцыя спрабавала з першага дня наступлення рэспубліканскіх войск ў раёне Эбро спыніць гэта наступленне пляхам дзеянняў буйных авіяцыйных злучэнняў. Аднак сіробы італа-германскай авіяцыі былі разаростены слаўнай дзейнасцю рэспубліканскіх эскадрылляў, дакладным агнём рэспубліканскіх авіяцыйных батарэй, а таксама агнём рэспубліканскіх пяхотных часцей, які сумел збіць вялікую колькасць самалётаў фашысцкіх інтэрвентаў.

У выніковым выніку на працягу прайшоўшага месяца рэспубліканскія войскі збілі на фроне Эбро наступныя італа-германскія самалёты: 2 «Юнкерса-86», 3 «Хейнкеля-III», 1 «Фіат» маркі «BR-20», 2 самалёты «Савоя-81», 1 самалёт «Дорнье-17», 4 самалёты «Брэда» і 1 самалёт неўстаноўленай маркі. Усяго збіта такім чынам зеніткамі 14 самалётаў (7 бамбардыроўчыкаў, 6 анішчальчыкаў і 1 самалёт нявысветленага тыпу, які ўпаў на тэрыторыі праціўніка).

Агнём рэспубліканскай пяхоты былі збіты 4 трохматорныя «Юнкерсы» і 1 «Месершміт» (4 бамбардыроўчыкі і 1 анішчальчык).

У паветраных баях рэспубліканскія лётчыкі збілі 7 двухматорных «Хейнкеляў», 18 «Месершмітаў» і 47 «Фіатаў», а ўсяго — 72 самалёты (7 бамбардыроўчыкаў і 65 анішчальчыкаў).

У агульнай складанасці італа-германскія інтэрвенты страцілі на Эбро на працягу месяца 91 самалёт (18 бамбардыроўчыкаў, 72 анішчальчыкі і 1 самалёт нявысветленага тыпу). 11 фашысцкіх лётчыкаў было ўзята ў палон.

Рэспубліканская авіяцыя за гэты-ж час страціла 20 самалётаў (3 бамбардыроўчыкі, 2 разведальныя самалёты і 15 анішчальчыкаў).

ВАЕННЫЯ ПРЫГАТАВАННІ ГЕРМАНІІ

МАСАВЫЯ АРЫШТЫ РАБОТЧЫХ

ПРАГА, 26 жніўня (БЕЛТА). Антыфашысцкі бюлетэн «Дзёны інфармацыі» паведамляе, што ва ўсіх абласцях Германіі прадаўжаецца фармуоная мабілізацыя работчых на прамыскавыя работы. У горадзе Саарбрэнен па распараджэнню ваеннага ведамства мабілізавана 500 кваліфікаваных металістаў, працуючых на прадпрыемствах Рэхлінга. Работчыя накіраваны да люксембургскай граніцы. Прадпрыемства ОППАУ (бальдзескі трэст англійцаў і солвавых прадпрыемстваў) атрымаў загад накіраваць у распараджэнне ваеннага ведамства 10 процантаў усёго састава работчых. Фірма апрацэсвала загад. Аднак на паступны дзень да варот фабрыкі прыбыла каляна грузавых машынаў і ўвезла 350 работчых. Родным ниват не паведамляецца, куды ўвезены мабілізаваныя.

У Аўстрыі па працягу апошняга месяца мабілізавана 20 тысяч чалавек. Усе яны адпраўлены на фартыфікацыйныя работы ў розныя раёны Заходняй Германіі.

Як паведамляюць з Франкфурта-на-Майне, там у апошні дні праведзены масавыя арышты сярод работчых. Прынчына арыштаў — рэст неадаволенні работчых ваеннымі прыгатаваннямі фашысцкай дыктатуры. За апошні тыдзень у Франкфурце арыштавана 105 антыфашысцкіх настроеных работчых 14 з іх былі ў асепках Гестапа (германскай тайнай паліцыі) замучаны да смерці.

ВЕНГРЫЯ І ІТАЛА-ГЕРМАНСКІЯ ФАШЫСЦКІЯ ПЛАНЫ

ПАРЫЖ, 26 жніўня (БЕЛТА). Спыняючыся на візіце ў Берлін главы венгерскай дзяржавы Хорці, знешнепалітычны аглядальнік газеты «Эвр» Табуі піша, што пагадненне, якое адбылося ў Бледзе, «паўнаю аздавальняе Германію, нааоліць праблема наменшасцей там не была вырашана. Германія патрабавала, каб паміж Венгрыяй і краінамі Малай Антыты пытанне аб наменшасцях не ўзнімалася да ўрагування судэцкай праблемы».

На словах Табуі, вынікам пасадкі Хорці будзе ўзмацненне германскага ўплыву ў Венгрыі. «Нам вядома з праінфармацыйных крыніц, — піша Табуі, — што ў Берліне венгерскаму ваеннаму міністру будзе паведамлена аб стварэнні «бюро каардынацыі італьянскіх і германскіх саюзных сіл». Стварэнне гэтага бюро з'явілася вынікам апошніх італа-германскіх ваенных пагадненняў. Гітлер і Герынг хоцьці палер прымусіць Венгрыю далучыцца да ўдзелу ў гэтых пагадненнях і ў гэтым бюра. Каардынацыя італьянскіх і германскіх сіл робіцца наступным чынам. Стварэння вярхоўнае кіраўніцтва італа-германскіх суаюзных арміяў, якое складаецца на 2/3 з немцаў і на 1/3 — з італьянцаў. На чале гэтага вярхоўнага кіраўніцтва стаіць германскі генерал. Апрача таго, ёсць вярхоўнае кіраўніцтва паветранымі сіламі, а таксама агульнае кіраўніцтва марскімі сіламі, на чале якога стаіць італьянец. Агульнае кіраўніцтва ўсімі аперацыямі дзурнаюцца Мусаліні і Гітлеру. Уся гэта арганізацыя павінна быць пущана ў ход на першы раз у Чэхаславакіі і затым у Міжземным моры».

РАСТЛУМАЧЭННІ ДАЛАД'Е

ПАРЫЖ, 26 жніўня (БЕЛТА). Сёння на пасяджэнні парламенцкай групы радыкал-сацыялісцкай партыі Далад'е вступіў з падрыхаваным растлумачэннем і павода свайго выступлення 21 жніўня аб 40-гадзінным работчым тыдні. Далад'е, каб пераадолюць, заявіў, што «кавал аб 40-гадзінным тыдні не павінен быць адмоены, але павінен быць прыставаан да патрабаванцяў моманту і народнай гаспадаркі краіны». Далад'е дадаў, што «ад гэтага пункта ён не алегтупіць ні на адзін міліметр». Глава ўрада ў абгрутаван-



Тав. І. Д. АПАНАСЕНКА — брыгадзір стаханавіцкай брыгады гомельскага торфавога «Большавік». Яго брыгада выканала сёзонны план здабычы торфу на 159 проц. і скараціла тэрмін выкапання плава на 33 дні. Фото Шаевича (СФ).

УРУЧЭННЕ ОРДЭНАЎ САЮЗА ССР

27 жніўня Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР тав. М. І. Катлін у прысутнасці раду членаў Прэзідыума ўручыў ордэны ўзнагароджаным.

Орден Леніна ўручэн тав. Н. М. Швэрніку, ўзнагароджанаму ў сувязі з споўненнем 50-годдзем і за выдатны асабнічымасці перадавых класам. Звяртаючыся да Міхаіла Івакіна, тав. Швэрнік у кароткай прамовай заявіў:

— Высокую ўзнагароду я перш за ўсё адношу да большавіцкай партыі, якая выхавала мяне і навучыла амагача да справы работчага класа, справу Леніна—Сталіна, справу сацыялізма. Я да канца свайго жыцця буду амагача за гэтую вялікую справу, буду высока трымаць званне члена большавіцкай партыі, бялітасна градыця ворагаў народа, няўгомна іей на шляху, па якому выдзе нас наш правадзіць і настаўнік таварыш Сталін.

Затым тав. Катлін ўручае ордэн Леніна, грамаду аб прысваенні звання Героя Савецкага Саюза і грамаду ўзнагароду ў размеры 25 тысяч рублёў камандзіру германскага зніжача самалёта «Масква» Влэдзіміру Ковінакі, арабўшаму выдатны пералёт з Масквы ў рад Влэдзіўстака.

М. І. Катлін і ўсе прысутныя горава віталі бясстрашнага лётчыка—мужнага сына савецкага народа.

Да стала старшыстваючага падыходзіць капітан Вера Ламака, ўзнагароджаная разам са сваімі сяброўкамі за пастыховае выкананне заданняў урада па беспасаданнаму пералёту Севастопаль—Архангелск на аднамотарным гідрасамалёце «МП-1» за праўленую пры гэтым долбесць. Прымаючы ордэн Леніна, Вера Ламака гаворыць:

— Гэтая ўзнагарода абавязвае мяне, як камандзіра Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, працаваць яшчэ лепш. Гэта—ўзнагарода ўсяго савецкага народа. Мы, камандзіры Чырвонай Арміі, выхаваны ў духу большавізма, у духу адданасці вялікай партыі Леніна—Сталіна, гатовы на першы заклік урада вступіць на абарону сацыялістычнай радзімы і бабітасна граміць ворага.

Узнагароды ўручаны таксама раду іншых камандзіраў Чырвонай Арміі, чырвонаармейцу тав. Махначу, чырвонафлотцу тав. Стукану, работчым-слесарам тт. Рававу, Фарзанду і іншым.

М. І. Катлін пёла павішавану ўзнагароджаных таварышоў.

(БЕЛТА).

ЗАКРЫЛАСЯ РЭСПУБЛІКАНСКАЯ НАРАДА ПА ПЫТАННЮ КОМСАМОЛЬСКАЙ РАБОТЫ ў ПАГРАНІЧНЫХ РАЁНАХ

Поена вечарам 27 жніўня закрылася рэспубліканская нарада па пытанню комсамольскай работы ў пагранічных раёнах. З 68 чалавек, якія заіспіліся ў аспрачых, выказалася 39. Выступленні паслі дэлавы і сур'ёзна характар.

Шырока адгукунася калгасная моладзь на адолю комсамольнаў Афталаво імя Сталіна—дастойна сустрэчы XX гадзіну ленінска-сталінскага комсамола. Кожны комсамолец узняў на сябе абавязальствы падрыхтаваць падарункі маперы-радыме: дабіцца новых вытворчых поспехаў на калгасных палях, авалодат ваеннымі ведамі, умацаваць абаронную работу ў калгасах. Аб гэтым падрабязна расказвалі ў сваіх выступленнях салараты комсамольскіх камітэтаў калгасаў: «Чырвоны пагранічнік» (Чырвонаяслабоцкі раён)—тав. Уласовіч, імя Тімуразова (Пальчыскі раён)—тав. Лобан, «Чырвоны ўдарнік» (Жыткавіцкі раён)—т. Понята і іншыя.

Многія з выступаючых у аспрачых рэзка крытыкавалі райкомы і абкомы комсамола за слабую дапамогу маладым комсамольскім арганізацыям у разгорнуты палітыка-выхаваўчай работы сярод комсамольцаў.

Сакратар Лельчыцкага райкома комсамола тав. Раманаў і сакратар Лагойскага райкома тав. Пракопчык у сваіх выступленнях адначалі адсутнасці парткіраўніцтва комсамолам з боку раённых камітэтаў партыі і пярвічных партыйных арганізацый.

Сакратары бюро ВЛКСМ Н-скіх пагранічнасцей тт. Калеснік і Нікулін у сваіх выступленнях спыніліся на задачах наладжвання сумеснай работы комсамольцаў пагранічных калгасаў з комсамольцамі пагранічных часцей. У канцы раінарага пасяджэння з прамовай на нарадзе вступіў начальнік палітдзела пагранічных і ўнутраных войск Беларускай акругі тав.

Васільеў, які паставіў перад комсамольскімі арганізацыямі рад практычных задач у справе наладжвання ільна-на-выхаваўчай работы, ўзмацненія абароннай работы і пільнаў адолю дзяржавы граміць.

У рабоне вятэрыяга пасяджэння прымаў ўдзел першы сакратар ЦК КП(б)Б тав. Панамарэнка, які вступіў у яракой прамовай. Тав. Панамарэнка заклікаў кіраўнікоў комсамольскіх арганізацый пагранічных калгасаў і пагранічных часцей яшчэ больш павысіць большавіцкую ільнанасць, ні на хвіліну не забавіць указанне таварыша Сталіна аб капіталістычным акружэнні.

Тав. Панамарэнка звярнуў увагу ўдзельнікаў нарады на зусім недастатковы рост комсамольскіх арганізацый у калгасах і паставіў важнейшыя задачы перад комсамольскімі арганізацыямі — дабіцца, каб у кожным калгасе была створана пярвічная комсамольская арганізацыя. Тав. Панамарэнка таксама спыніўся на пытанні росту партыі за лік лепшых перадавых комсамоль

БІБЛІАГРАФІЯ

„КАЦЯРЫНА“

(Новая паэма Пятруся Броўкі)

У беларускай савецкай паэзіі за апошні год з'явілася няшмала добрых твораў. Аднак, у большасці гэта невялікія рэчы — вершы, пэснi, калектыўны твор «Радзіме і правяду» і інш. Паэма-ж Пятруся Броўкі заслугоўвае ўвагі ўжо таму, што яна, — бадай самы большы твор і цікавы па тэматыцы, Броўка для новай паэмы ўзяў тэму, яшчэ даўба не распрацаваную ў нашай літаратуры, тэму росту беларускай жанчыны, яе выхавання ва ўмовах савецкай рэчаіснасці.

Паэма — біяграфічны мастацкі разказ пра тое, як была беларуская батрачка пры савецкай уладзе стала арганічным чалавекам. У гэтым безаганнасны паэмы, яе палітычнае значэнне і вартасць.

Героіня паэмы Кацярына, як і ўсе жанчыны ў мінулым, праходзіць цяжкі і шматпакутлівы шлях. У мінулым, калі жанчына была бяспраўнай і паднявольнай рабыняй, «новае будова» прынята было лічыць нараджэнне дзяцін, «ліпні рот» не радаваў, «не мог усецшыць нікога ў пакутлівым жыцці» Гэтай тэмай прасякнуты першыя радкі паэмы:

«У пакрыўленай хаціне На украіне сяла Нападзілася дзяцінча. У Сымона-бабыля. Занудзіўся небарак. Замаркотыла чаго. І не вытрымаў, заплакаў. Што найчасце прышло.

У самі бабыля, які працаваў ад п'яна на пана, нараджэнне Кацярыны было няшчасцем. Няшчасце стала спадарожнікам у жыцці дзяўчыны. З першых крокаў «гора зведла яны» дзячкіна жыцця наклала свой пяны адбят. Белыта, голад, прагорклі і шыкае жыццё адрывала белую дзяўчыну ад зямляцкага свету. Хоць «за сцяну пяць дзяўчат», «Кацярына не плае». Ей не да спеву. І нават яе стары бацька, знаёмыны пажылы працай, нічым папамагчы не можа, бо:

«Жабрачы лёс не змерыць, Правясняленна не відно. Выгавяно гора ў лавэр, Гора сунешча ў агню.

Броўка даволі моцна адлюстроўвае мінулае беларускай жанчыны якая выходзіла ў жыццё, узнімаючыся да жыцця «паміж гора і бяды» Рана Кацярына аталася круглай горкай сірагою. «Стогалова асена» прыдушыла бацьку, ад суход памерла маці. Шлях дзяўчыны — праца на багавяну, горкае адноўства, цяжкі смутак. У людзі вышлі яна праз падзвіжчыню Пераступіўшы чужы парог, дзяўчына ў лапах кулака-провадзіна, гатовая ўсе жыццё ўскі вымактаць з парабачнік, якую ўжо в пергага дна «на кулішчы з саломы палажылі ў сенах спаць», а раны-рана выгналі на працу. У слязах, горкіх і буйных, вылівае гора астраўнай жанчыны. Якой нічо не мог прыці на дапамогу ў стары аспіра-татарскі час, якую эксплуатавалі жорстка і бесчалавечна. Плат гарыць, што непісьменных, забітых жанчын не слухаў «нават бог», да якога звярталіся яны ў сілу нематны сваёй:

«Дарма плакалі жанчыны, Бог не слухаў горкіх слоў». Бог быў там, дзе эксплуатаваў, мілію і «сумошную» сілу якую скарыстоўвалі для нічо большай эксплуатацыі, паліваўлення прычём.

Адзіным светлым імкненнем у парабачні Кацярыны было яе знаёмства з парабкам Міколам. У ім яна знаходзіла ўцеху, утварыла словам яго:

«Прывае час, мы гора скінем, Вочы высахнуць ад слёз, Мы сустраем, Кацярына, У жыцці прыгожы лёс».

Паэт праходзіць сваю героіню праз годы імперыялістычнай і грамадзянскай вайны, калі «устае народ вялікі на апошні бой з панамі, калі і белару дадзіць касу, каб звагіла яна «на тоўстых шыях» паноў і падпанкаў Праўда, гэты раздзел паэмы нельга лічыць такім моцным, як першыя.

Выключнай сілы дасягае Броўка ў апошніх раздзелах паэмы, якія адлюстроўваюць перыяд на вёсцы, калі «нараджалася калгасы правядзітаю сам'бей», перыяд сацыялістычнага будаўніцтва. Цяпер Кацярына шчасліва, бо яна не адна Яна член калектыва, які клопацца аб усіх адноўляецца. У аманяні за гэты калектыў расце і мужак Кацярына, пазнаўшая не маля гора ў мінулым, страціўшая любімага чалавека. Мікола, у часы грамадзянскай вайны. Кацярына — калгасніца. У гэтым раздзеле няшмала яркіх месці, прычому вобразаў, але зноў-тамі не ўсё дасказана, адчуваецца спешка.

Біяспрачны факт, што паэма паказвае, як Кацярына расце на калгаснай вытворчасці. У працы стараннай і ўважлівай знаходзіць яна сваё шчасце, славу:

«Рос калгас, Манвелі справы, Не паважыў аўсім сяла, Па усёй акружы сваёй Кацярына расла».

Ударына-дзяржа Кацярына заслужыла да сябе належную увагу. Працоўная калгаснік аказваецца ай найвялікшым гонар Яе, як найлепшую з брыгады ад калгаснае аямлі, пасылаюць на вялікую парадку ў сталіцу, у Крэмл, да вялікага Сталіна. Іграй якасцю працы і сумленна з'яўляецца тое, што Пятруся Броўка з майстарствам перадае народную любоў да вялікага і волана Сталіна. Кацярына — выраішчелініца дзіпльні думак і слоў, гарачыні і пяшчотны Яна вымагае з алкаванай і прычотны ў Крэмл і словы яе гучаць магутна і проста, любячы і шыра Яе прамова — гэта хвалючы і сказ прашае беларускай жанчыны Тут Броўка дасягае выдатнага майстарства, прастаты і лірычнасці.

Калгасніца Кацярына не зводзіць вачэй сваіх са Сталіна, яна глядзіць: «На ягоны твар, на праседа, На любімага ўсяго, Пра-уёй жыццё здалося, Вяліка бачыла яго. Гэта ён яе ў няволі Парабачку суцішаў — На чужым кулацкім полі Слёзы крыўды выпіраў».

Партыя большайкоў, вялікія Ленін і Сталін зважалі свабоду і шчасце працоўным жанчынам Вялікая партыя Леніна-Сталіна — творца шчасця на нашай зямлі. За гэта аказвае ім сваю любоў увесь наш народ, аліны, маналіты, да канца адданы пераможнай справе сацыялізма.

Незвычайнай народнай прастатой гучаць апошнія радкі паэмы калі Кацярына выходзіць з Крэмля на Красную плошчу і аддае паклон неўміручому Леніну.

«Сяг чырвоны гора дэла, Чалявецтву ўсяму, Палышла да маўзалея, Пакланілася яму. За прыгожы час, за шчасце Аддала яна паклон...»

За прыгожы час, за шчасце, за вялікую партыю большайкоў за ролінага Сталіна савецкай жанчыны гатовы на любыя справы, гатовы да абароны сваёй любімай радзімы ў любы момант.

Паэма «Кацярына» Пятруся Броўкі — атрадная з'ява ў нашай літаратуры. Яна поўна глыбокіх думак і яркіх хвалючых вобразаў.

Траба пажадаць, каб паэма як мага хутчэй вышла з друку для шырокага нашага чытача.

П. КАВАЛЕУ.

Добра падрыхтавана да вучэбнага года Ляўненская НСШ (дырэктар тав. Лагуноўскі). Верхнемяская НСШ (дырэктар тав. Палякоў). Студэнцкая пачатковая школа (аагальны тав. Вяліўскі) і рад іншых. Будыны гэтых школ добра адрамантаваны, агулжаны дымаходзі, спраўлены печы. Зараз робіцца малая неларобі з тым, каб да вучэбнага года школы былі ўсебакова падрыхтаваны.

І верасня школы пачнуць ва ўсеўзбраенні новы вучэбны год.

Я. ПРЫМЧОУ.

ПАЧАТКОВЫЯ ШКОЛЫ ЗАБЫТЫ

Пачатковая школа павінна атрымаць максімальную увагу да сабе і большавікія клопаты, каб вучэбны год пачаць свечасова і падрыхтавана. Аднак, гэтай увагі да пачатковай школы яшчэ няма ў Халопенішкім раёне. Рад фактаў аб гэтым яскрава сведчыць.

Вось Стаўпецкая пачатковая школа. Будынак яе зусім непрыгодны для вучыцкаў. Тут няма ні аднаго цагала яна, паламаны рамы, парты. Да рамонта-ж нічо не думае прыступіць.

Не лепшае становішча і ў Дуларскай пачатковай школе, дзе таксама рамонт не распачаў. З Куішанскай пачатковай школай зрабілі зусім проста: чым ра-

мантаваць — лепш аддаць пад кватэру. А дзе будуць займацца вучні — гэта не турбуе нікога ў раёне. Загалчых райана тав. Котаў калоднароўна назірае за такімі ганебымі адносінамі да пачатковай школы.

Дрэна абстаіць справа ў раёне з забеспячэннем школьнікаў падручнікамі. Раённая кігарыя дзе вучні могуць набыць сабе кнігі, зараз — перад пачаткам вучэбнага года — закрыта. І гэты факт нікога ў раёне не турбуе.

Райком партыі абавязан веадкладна прыняць тэрміновыя меры, забеспячэння поўную ліквідацыю ганебнага становішча да падрыхтоўкі пачатковага вучэбнага года. БАНУНОВІЧ.



НА ПАРЭЧНА-ЗАХОДНЯЙ ГРАІЦЫ. Партыяні-выдаткі баявой і палітычнай падрыхтоўкі, які маюць на пелькі затрыманай парубацкай граўны. НА ЗДЫМКУ — т. А. А. Афонін і І. А. Пельныя троніруюць сабаку.

НА 46 МІЛЬЁНАУ РУБ. ТАВАРАУ ДЛЯ ВЁСКИ

У трэцім квартале ў сельскія мясцовасці БССР завозіцца важнейшыя планіруемыя прамысловыя тавараў на 46 мільёнаў рублёў — на 22 мільёны рублёў больш, чым у пазарэднім квартале.

У прыватнасці, сёлы атрымаюць баваўняныя тканіны на 16 мільёнаў рублёў, швейных вырабаў — на 12,5 мільёна рублёў, ронгага аубтук — на 6.300 тыс. рублёў і т. д. Значная частка тавараў ужо дастаўлена ў раёны.

Апрача таго, значна ўзмацніўся завоз у сельскія мясцовасці культурных тавараў. За ліпен-жнівень алдрузына 1.000 веласіпеду, 12 вагонаў шпалераў, 6 мільёнаў шыткаў і інш. Менская база Белкасаўка, якая абслугоўвае 30 раёнаў, атрымае за два месяцы 310 пафатонаў, 30 тыс.чя пласцінак, 9 пініна і многа іншых тавараў.

ЛЕСАКУЛЬТУРНЫЯ РАБОТЫ У БССР

У БССР у шырокім маштабе вядуцца работы па павялічэнню лясных багачыў рэспублікі. Характэрная лічбы: з 1883 па 1918 год — за 35 год — на тэрыторыі Беларусі было пасажана і пасаджана 12.500 гектараў лесу, а за адзін толькі гаўчы год — 23.327 гектараў, у тым ліку пасаджана 15.700 гектараў сацы. У лесахаванні ў гэтым годзе ўпершыню зроблена пасадка такіх відаў ляснасажаліняў, як арэх мапчурскі, бархат амурскі, ясьень пенсіўванскі, ясьень шумісты, сасна жоўтая і іншыя ралімавыя якіх з'яўляецца Далёкі Ухоад, Паўночная Амерыка, Канада і іншыя краіны. Гэтыя выдасаджэнняў лобра адзіматы-зубавяцца ў БССР.

У гэтым годзе ў раёнах рэспублікі закладзена 111 гектараў пітомніку, які ўжо на працягу бліжэйшага года забяспечыць салжанымі пасадку 30.000 гектараў лесу. У вопытным пітомніку Шчамысліца, пад Менскам, вырашчываюцца 33 віды хвойных парод лесу, 40 — лісьцевых парод і 55 — кустарыкавых.

Затраты на лесакультурныя работы ў БССР у гэтым годзе складуць каля 5,5 мільёна рублёў.

441 НОВАЯ АСОВІЯХІМАУСКАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ

У рэзультате масава-палітычнай работы, праведзенай сярэд працоўных з пачатку замены членскіх асовіяхімаўскіх білету, у БССР арганізавана 441 новая прыватная асовіяхімаўская арганізацыя. Лік членаў Асовіяхіма павялічыўся на 13.998 чалавек. На прадрывах, ва ўстановах, у калгасах створана 865 новых абаронных гурткоў.

ДАТЭРМІНОВЫЯ УЗНОСЫ ПА ПАЗЫЦЫ

ЖУРАВІЧЫ. Калгаснікі Журавічскага сельсавета поўнасьцю апавілі сваю падліску па пазыку Трэція пінігодкі. Калгаснікі калгаса імя Леніна, Валатыняскага сельсавета, поўнасьцю ўнёсылі па пазыцы, зваруціліся з пільбом да ўсіх калгаснікаў раёна аб датэрмінавай аплаце падліскі.

А. ЯУМЕНЕНКА.



ДА 28-ГОДЗІЯ ВЛКСМ. НА ЗДЫМКУ — камандзір-пільот В. І. Тварэўскі, які за выключную паслужу ў баявой і палітычнай падрыхтоўцы вылучан камандзірам аніа самалёта-бамбардзіроўшчыкаў у ІІ-скай частцы. (Сваёфоту).

У АКАДЭМІІ НАВУК БССР

28 жніўня пад старшынствам тав. Горева адбылося пасяджэнне прэзідыума Акадэміі навук БССР.

Прынята рашэнне аб выданні «Атласа БССР». Атлас складаецца з палітыка-адміністрацыйных карт СССР, БССР у цэлым і карт асобных абласцей рэспублікі. Апрача таго ў атлас уключана фізічная і геалагічная карты БССР, карты клімату, глебы, расліннасці, жывёлы, кар'ерыны выкарыстання, тарфяных рэсурсаў. Атлас адлюструе таксама нацыянальны састаў насельніцтва і гаспадарча-культурнае будаўніцтва БССР. Усяго заарвержана 91 карта, якія рэзэмесцяцца на 35 разварах.

Атлас намечана выпусціць у чэрвені 1939 года. Прэзідыум Акадэміі навук рашыў у бігучым 1938 годзе змяніць дзве сесіі Акадэміі навук па пытаннях торфу і сельскай гаспадары. Дырэктарам інстытутаў торфу і сельскай гаспадары даручана распрацаваць канкрэтныя планы і пытанні, звязаныя з сесіямі.

ТАВАРЫ З МЕТАЛІЧНЫХ АДЫХОДАУ

Трубаліцейны завод у Магілёве арганізаваў вытворчасць прадметаў шырокага ўжытку з металічных адыходаў. Ужо выпушчана 3 тыс. заслонак для рускіх пячэў, 1.500 самаварных труб і 200 жароўняў. Да канца года іх будзе выпушчана 5 тон. На заводзе пачынаецца пабудова новага спецыяльнага цэха для вырабавіц тавараў шырокага ўжытку, галоўным чынам з бляшаных адыходаў. Да канца года гэты цэх павінен быць закончан.

—

АД ДОВРУШКАГА РК КПЮБ

З'яўляючы калдыдніцкую партку ва № 50156, выданаю на імя Караваньнікат Андрэй Якаўлевіч, лічбаш неспраўдлай.

АД ТАЛАЧЫНСКАГА РК КПЮБ

Укравілены партыёны білет за № 837425, выданы Таалчынскім РК КПЮБ на імя Кавеніскага Івана Іванавіча, лічбаш неспраўдлай.

АД ДОВРУШКАГА РК КПЮБ

Укравіленую калдыдніцкую партку ва № 0529604, выданаю Чаварскім РК КПЮБ на імя Самонава Карнес Давідавіча, лічбаш неспраўдлай.

ВЫПАДАК НА СТАІЦЫ ОРША

У ноч з 17 на 18 жніўня да поезді № 50 у Оршы былі прычэплены два дадатковыя вагоны №№ 11 і 12.

Пасажыраў было многа; чарга не была ўстаноўлена, атрымалася мітусня, даўка.

Пасадка прадаўжалася 5 мінут замест 30, як гэта ўстаноўлена па раскладу. Дзесяткі пасажыраў — большасць жанчыны з дзецімі і старыкі — астатліся на пероне, а ў вагонах, амаль у кожным куце, было толькі па некалькі чалавек.

Поезд крануўся. У вагоне № 12 падняўся крык маладой жанчыны: — Мама!.. мама!.. астатліся!

А на пероне, даганяючы поезд, чалавекі са ступені вагонаў, крычалі другая жанчына: — Дзеці!.. дзеці!.. астатліся у вагоне.

Дэжурны на станцыі Сіўпоў і міліцыянер — арганізатары такой «узурнай» пасадкі — пачалі крычаць на жанчыну: — Якія дзеці! Што за крык! Вы перашыджаеце нармальнай работе станцыі.

А «спрашкдажачая» нармальнай работе станцыі жанчына, маці дзяцей, знаходзіўшыся ў вагоне, стаяла тужа і выпірала слёзы.

Мы не сумняваемся ў тым, што вінаватыя ў здарэнні над пасажырамі паянсуць суровае пакаранне.

М. ПЕУЗНЕР.

АСВАЕННЕ МАЛЫХ РЭК БССР

Саўзнаром БССР прыняў паставоу аб разгортванні работ па транспартаму асаваенню малых рэк і скарыстанні іх для перавозкі сельскагаспадарчых грузаў калгасу рэспублікі. У Прапойскім раёне цяпер набліжаюцца да канца работы па разе Проня на ўчастку ў 40 кілометраў. Зроблена ачыстка гэтага ўчастка ад паловіных перашкодаў, усталяваліся поўнаўпрыды. У верасні да моманту масавых перавозак будзь і іншых сельскагаспадарчых грузаў рака Проня на працягу ўсяго ачышчанага участка ўступіць у эксплуатацыю. Гэта дасць магчымасць выхладу грузам 12 каласоў райна да ракі Сож і іншых водных магістралей. Зваротнымі райсамі водным шляхам у калгасы Прапойскага раёна будучь дастаўляць сельскагаспадарчы інвентар, утварылі тавары для сельскай спяжы-вешкай кааператыві і т. д.

Будуцца калгасны флот. З чатырох будучых лаіў для курсававання па разе Проня 2 лаібы ёмкасцю ў 25 тон кожная ўжо сплупчаны на валу. Набыт спецыяльны канер для буксіроўкі лаіў. Пачаты работы па ачышчэнні ракі Друць і ператварэнню яе ў суднаходную.

ПАПРАУКА

Ва ўчарашнім нумары газеты «Звязда» на чвартай старонцы ў павеладненні ад ралачыці, у другім радку анізу, па віне карактуры скажана прозвішча. Надрукавана Мадур, а павінна быць Шадур.

ДЗЁННІК

Дэклад для праганялістаў, агітатарэ і дакладчыкаў горада аб мінароўным станічоскі абуздзеша 28 жніўня, у 7 гадін вечара, у Доме партыі (вялікая зала).

Дэкладчык — прафесар і ласалыні сафлары Ваенна-павяртаў акадэміі тав. Пушчэвіч. Вілель атрымаў у РК КПЮБ і ў Доме партыі.

Дэклад Старшын Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР тав. Патагаліча аб апынках Другой Сесі Вярхоўнага Савета СССР іта склікання — для праганялістаў і агітатарэ Кагановіча райна — абуздзеша 29 жніўня, у 7 гадін вечара, у памянкіці клубе фабрыкі імя Кагановіча. Партыяні-заны могуць атрымаць білеты для ўваходу на дэклад у РК КПЮБ.

Вын. абавязкі адвэччага рэдктарэ Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

НАПЯРЭДАДНІ НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА ПАДРЫХТАВАЛІСЯ ДА ЗАНЯТКАУ

СМАЛЯВІЧЫ. Многія школы раёна поўнасьцю падрыхтаваліся да вучэбнага года. Памяшчаны прыведзены ў належны выгляд класы пабелены, афарбаваны лавы і лопкі. Поўнасьцю заохачал набор вучняў, праведзена ўмакшчаванне настаянікам.

Адной з лепшых школ з'яўляецца Юраўская сярэдняя школа. Школа даўно ўжо чакае вучняў. Прыгожы выгляд прынялі класы, зроблена пабелка і афарбоўка сцен. У парадку прыведзены лавы і лопкі. Дырэктар школы тав. Качан валаватліва агітлеў і падрыхтаваў кожную дробязь, ён ведае, што для нашай шчаслівай дзетва-

ры патрэбны добрыя ўмовы для вучобы.

Добра падрыхтавана да вучэбнага года Ляўненская НСШ (дырэктар тав. Лагуноўскі). Верхнемяская НСШ (дырэктар тав. Палякоў). Студэнцкая пачатковая школа (аагальны тав. Вяліўскі) і рад іншых. Будыны гэтых школ добра адрамантаваны, агулжаны дымаходзі, спраўлены печы. Зараз робіцца малая неларобі з тым, каб да вучэбнага года школы былі ўсебакова падрыхтаваны.

І верасня школы пачнуць ва ўсеўзбраенні новы вучэбны год.

Я. ПРЫМЧОУ.

ПАЧАТКОВЫЯ ШКОЛЫ ЗАБЫТЫ

Пачатковая школа павінна атрымаць максімальную увагу да сабе і большавікія клопаты, каб вучэбны год пачаць свечасова і падрыхтавана. Аднак, гэтай увагі да пачатковай школы яшчэ няма ў Халопенішкім раёне. Рад фактаў аб гэтым яскрава сведчыць.

Вось Стаўпецкая пачатковая школа. Будынак яе зусім непрыгодны для вучыцкаў. Тут няма ні аднаго цагала яна, паламаны рамы, парты. Да рамонта-ж нічо не думае прыступіць.

Не лепшае становішча і ў Дуларскай пачатковай школе, дзе таксама рамонт не распачаў. З Куішанскай пачатковай школай зрабілі зусім проста: чым ра-

мантаваць — лепш аддаць пад кватэру. А дзе будуць займацца вучні — гэта не турбуе нікога ў раёне. Загалчых райана тав. Котаў калоднароўна назірае за такімі ганебымі адносінамі да пачатковай школы.

Дрэна абстаіць справа ў раёне з забеспячэннем школьнікаў падручнікамі. Раённая кігарыя дзе вучні могуць набыць сабе кнігі, зараз — перад пачаткам вучэбнага года — закрыта. І гэты факт нікога ў раёне не турбуе.

Райком партыі абавязан веадкладна прыняць тэрміновыя меры, забеспячэння поўную ліквідацыю ганебнага становішча да падрыхтоўкі пачатковага вучэбнага года. БАНУНОВІЧ.

ГАСТРОПІ ВІБЕСКАГА ВЕЛДЗІРЖАТРА (Памятнік Белдзяржтэатра) 28, 29, 30 і 31 жніўня К. ТРЭНЕР ЛЮБОВ ЯРАВА П'еса 9 4 акта, 6 вершыах. Пачатак з 8 г. 30 мін. Касц алкртыя в 11.30 да 9 г. дна. І з 5.30 да 9 г. веч.

ДЗІРЖЫЦЫРК (Парк імя Горкага) Тэа 2-725

СІНІЯ ІМАЗ АЛІПУТА І вялікая шырокая праграма з 8 г. адда Пачатак з 9 г.

ПАРКАМЛЕСУ БССР патрабуюцца на выезд ІНЖЫНЕР-БУДЭЛНІК, ІНЖЫНЕРЫ І ТЭХНІКІ МЕХАНІКАТАРЫ, НАЧАЛЬНІК ФІНАЛДЗЕЛА ТРЭСТА. Звартацца ў аддзел кадраў Наркамлеса — пог вул. Карла Маркса і Комасольскай.

ШКОЛА ФЭВ ПРЫ МАГІЛЕСКАГА ШАКОВАГА ФАБРЫЦЫ абвясчае НАБОР ВУЧНЯУ на спецыялізаванай прадмысловай, металічыці і сартыроўшчыні. Увостр 18-19 гадоў. Алдучыцца 7 класаў ІСШ.

Вучні з абавязаванымі інтэрыам і стапавалі: прадмысловай — ад 10 да 100 руб., металічыці і сартыроўшчыні — ад 31 да 81 руб. Тэрмін паучання 10 месцаў. ФЭВ рыхтуе кваліфікаваныя рабочыя для фабрыкі.

Заваны прымаюцца да 15 верасня 1938 г. Аб пачатку заняткаў будзе павядзена асобна.

Да кожнага пачатковага класа і дзакучыты: аб аддзельна і агульнай аўтабіяграфіі, 2 фотакарткі і папярочны ікарт на 80 кап для аддзельна. Прывод залічэнням алдучыцца.

Адрас: гор Магілеў, Выхаванча тэае барак № 4 школа ФЭВ.

ДЫРЭКЦЫЯ.

Кіноаатр «Чырвоная зорка» ПЕСНЯ МАЛАДОСЦІ</